

СЛОВАЎТВАРЛЬНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ АДДЗЕЯСЛОЎНЫХ НАЗОЎНІКАЎ У ЛЕСАГАСПАДАРЧАЙ ТЭРМІНАЛОГІ

The article analyses derivational variants of deverbal nouns with productive suffixes **-нн(е), -к(а), -ышыя** in forestry terminology.

Словаўтварэнне – адна з проблемных галін мовазнаўства. Нягледзячы на значную колькасць прац па словаўтварэнні, што з’явіліся ў апошні час, усебаковае вывучэнне гэтай галіны мовы пачалося нідауна. Прауда, яшчэ недастаткова раскрыты асноўныя паняцці словаўтварэння, нават не вызначана яго месца ў мовазнаўстве. Цяжкасць выклікае тое, што ў якасці асноўнай элементарнай адзінкі пры аналізе словаўтваральных фактаў прызнана марфема. Яна з’яўляецца адзінкай марфалагічнага ўзроўню, а функцыональны, зместавы план яе блізкі да адзінак лексічнага ўзроўню.

Уключэнне словаўтварэння ў лексікалогію або граматыку ці выдзяленне ў самастойны раздзел лінгвістыкі звязана з неаднастайнасцю разумення предмета словаўтварэння, паняцця вытворнасці, асноўных словаўтваральных адзінак.

Предметам вывучэння ў словаўтварэнні з’яўляюцца словаўтваральная структура слоў і словаўтваральная значэнні, якія нагадваюць семантычныя адзінкі абагульненага тыпу.

Асноўны аб’ект словаўтварэння – вытворныя слова. Вызначэнне адносін вытворнасці, характару словаўтваральнай структуры вытворных слоў, прадуктыўнасці дэргывацыйных сродкаў, набору словаўтваральных значэнняў, тэндэнцый у выкарыстанні асобных словаўтваральных сродкаў і актуалізацыі тых або іншых словаўтваральных значэнняў складаюць задачу словаўтваральнага аналізу.

Разглядаючы словаўтварэнне, узімае патрэба суадносіць вытворныя слова не толькі з іх утваральнымі, але і з варыянтнымі (дублетнымі) формамі, калі яны існуюць.

Да словаўтваральных варыянтаў адносяцца аднакарэнныя слова адной граматычнай катэгорыі з бліzkімі па значэнні (сінанімічнымі) афіксамі.

У разглядаемай групе лесагаспадарчых тэрмінаў, якія абазначаюць назвы дзеяння, працэсу, стану, варыянтнасць утвараюць прадуктыўныя суфіксы апрадмечанага дзеяння **-нн(е), -к(а)**.

Калі ўлічыць, што суфікс **-нн(е)** можа далучацца да асноў дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання, то колькасць магчымых варыянтаў павялічыцца. Наяўнасць двух-трох назоўнікаў, утвораных ад аднаго дзеяслова – даволі частая з’ява: *адкражаваць – адкражаванне – адкражоўванне – адкражсоўка; апілаваць – апілоўванне – апілоўка; прачысціць – прачышчэнне – прачыстка*. Працэс утварэння падобных назваў вельмі актыўны.

Варыянты аддзеяслоўных назоўнікаў уступаюць у складаныя семантычныя адносіны тоеснасці і нятоеснасці. Поўная семантычная тоеснасць назіраецца ў варыянтах назоўнікаў, утвораных ад няпарнартрывацых беспрыставачных пераходных дзеясловаў пры дапамозе суфіксаў **-нн(е)** і **-к(а)**: *траляваць – траляванне – траплёўка; штабеляваць – штабеляванне – штабялёўка; транспартаваць – транспартаванне – транспарціроўка*. Такія назоўнікі абазначаюць актыўны працэс уздзеяння на аб’ект.

Поўную семантычную адпаведнасць маюць назоўнікі, утвораныя ад дзеясловаў незакончанага трывання пры дапамозе суфікса **-нн(е)** і дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе суфікса **-к(а)**: *апрацоўваць – апрацоўванне, апрацаваць – апрацоўка; засякаць – засяканне, засекчы – засечка; выкарчоўваць – выкарчоўванне, выкарчававаць – выкарчоўка, падкормліваць – падкормліванне, падкарміць – падкормка; апрацоўваць – апрацоўванне, апрацаваць – апрацоўка*. Некаторыя варыянтныя рады гэтага тыпу складаюцца з трох членаў: *адкамляванне – адкамлёўванне – адкамлёўка; адкражаванне – адкражаванне – адкражоўванне – адкражсоўка*.

Назіраецца семантычна тоеснасьць у некаторых аддзеяслоўных назоўніках з суфіксам **-нн(е)** і бяссуфіксных: *абмерванне – абмер*; *праграванне – прагрэў*; *сколванне – скол*; *асмолванне – асмол*.

Што тычыцца назоўнікаў, утвораных ад запазычаных дзеясловаў, то яны знаходзяцца ў такіх жа адносінах семантычнай тоеснасці, аднак пашираецца марфемная варыянтнасць на **-цыя**: *акліматызаваць – акліматызацыя – акліматызованне*; *апрабаваць – апрабацыя – апрабаванне – апрабоўка*; *гібрыдызаваць – гібрыдызацыя*; *паішпартизыаваць – паішпартизыацыя*; *стратыфікаваць – стратыфікацыя*; *сартыментаваць – сартыментацыя*, але *тэрасаваць – тэррасаванне, фарміраваць – фарміраванне*.

Паміж некаторымі аддзеяслоўнымі назоўнікамі з рознымі суфіксамі могуць узнікаць адносіны нятоеснасці. Акрамя значэння дзеяння, працэсу, развіваецца значэнне канкрэтнасці ў назоўнікаў на **-к(а)**, **нуль суфікса**: а) прадметы, вынік дзеяння (*падноўка «зняты слой кары пры падсочцы», афарбоўка «колер», пілоўка «піламатэрыйялы», саджалка «специальная машина для пасадкі лесу», асмол «смалістая драўніна»*); б) уласцівасць, харктар дзеяння (*тралёўка, чакероўка, прачыстка, маркіроўка, кляймоўка, падкормка, падсочка*); в) месца, дзе адбылося ці адбываецца дзеянне (*высечка «высечаная плошча лесу», скол «месца, дзе адсякаўся кавалак дрэва», пралыска «месца, дзе часткова знялі кару», гар «територыя згарэлага лесу»*).

Значна радзей набываюць прадметнае значэнне назоўнікі на **-нн(е)** і **-цыя**: *згуртаванне, насаджэнне, канкурэнцыя, рэзервацыя*.

Могуць праяўляцца семантычныя адрозненні паміж аддзеялоўнымі назоўнікамі тады, калі адны з іх адпавядаюць зваротным дзеясловам і абазначаюць стан (*абязводжанне, прыгнечанне, атыленне*), а другія адпавядаюць пераходным дзеясловам і абазначаюць дзеянне (*абязводжванне, прыгнечванне, атыльванне*).

Для лесагаспадарчай тэрміналогіі харктэрны аддзеялоўныя назоўнікі самаадвольнага дзеяння на **-нн(е)**, за рэдкім выключэннем на **-к(а)**, якія не маюць варыянтнасці: *абясхвойванне, акорванне, адраўненне, یвіценне, удзірваненне, удушэнне, усыханне, прыгнечанне, прарастанне, прыжыванне, паляганне, кушчэнне, паспяванне, высыханне, атыленне, завяданне, заражэнне, усушка*.

Неабходна заўважыць, што ад многіх беспрыставачных дзеясловаў тыпу *валіць, сушыць, чакераваць* можна ўтварыць толькі адну форму аддзеялоўнага назоўніка пры дапамозе суфікса **-к(а)**: *валка, сушка, чакероўка*.

Не маюць варыянтнасці многія складаныя аддзеялоўныя назоўнікі на **-нн(е)**: *лесаутварэнне, лесаднаўленне, лесавырошчванне, лесазахаванне, лесакарыстанне, лесанасаджэнне, лесаназапашванне, лесапарушэнне, лесаразвядзенне, лесаўзнаўленне, лесаўпарадкаванне, гумусаутварэнне, землекарыстанне, копаскладанне, смолацячэнне, смолаутварэнне, сортавытрабаванне і на -к(а): лесапасадка, лесанарыхтоўка, лесарасправуюка, лесарасчыстка, коранепадноўка, коранепадрэзка, санвысечка, сучарэзка, штабелеукладка, асмолападсочка*.

Не ўтвараецца марфемнай варыянтнасці ў складаных аддзеялоўных назоўнікаў на **-цыя**: *лесаінвентарызацыя, лесамеліярацыя, стволастандартызацыя, аэратаксацыя*.

Выключна рэдка сустракаюцца складаныя аддзеялоўныя назоўнікі з марфемнай варыянтнасцю на **-нн(е)** і **-к(а)**: *лесапілаванне – лесапілоўка, лесаасушэнне – лесаасушка*.

У адносінах да частаты ўжывання варыянтнага раду марфем адзначаецца, што назоўнікі на **-нн(е)** маюць большы дыяпазон у паралельні з назоўнікамі на **-к(а)** і бяссуфікснымі ўтварэннямі: *банітаванне, тэррасаванне, абсемяненне, азеляненне, асвятленне, ашкурванне, прарэджванне, падрумяньванне, пачкаванне, складзіраванне, шалюгаванне, шлейфаванне, ічыляванне, чаранкаванне і інш.* У колькасных адносінах гэта выглядае так: 60 % на **-нн(е)** – (107 адз.), 30 % на **-к(а)** – (54 адз.), 10 % на **-цыя** – (28 адз.).

Наяўнасць словаўтваральных варыяントаў дазваляе пазбягаць мнагазначнасці тэрмінаў. Становіцца магчымым працэс дыферэнцыяцыі тэрмінаў, якія ўтвараюцца ад розных значэнняў дзеяслова пры дапамозе розных словаўтваральных сродкаў.

ЛІТАРАТУРА

1. Беларуская мова. Энцыклапедыя. – Mn.: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 1994.
2. Зверев А.Д. Словообразование в современных восточнославянских языках. – M.: Высшая школа, 1981.
3. Потиха З.А. Современное русское словообразование. – M.: Просвещение, 1970.
4. Пытанні культуры пісьмовай мовы. – Mn.: Народная асвета, 1991.
5. Кузьмин Н.П. Отглагольные существительные в специальной лексике. – M.: Наука, 1971.
6. Лукашанец А.А. Комплексныя адзінкі словаутварэння ў беларускай мове // Весці Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. 1995. – Вып. 3. – С. 112–119.